



# ДОБРУШСКИ КРАЙ

№58 (10779)

АДДАНАСЦЬ ПРАФЕСІІ

## Вернасць даўжынёй у жыццё

Так кажуць пра свой 40-гадовы працоўны шлях урачы цэнтральнай раённай бальніцы Сцяпан Рудзянок, Таццяна Каякіна і Валянціна Протчанка



Да таго дня, як прыйшлі працаваць маладымі спецыялістамі ў Добруш, яны не былі знаёмы. З іх толькі Валянціну Пятроўну, урадженку Дзям'янак, размеркавалі на радзіму. Сцяпан Іванавіч родам з Рэчыцкага раёна, Таццяна Васільеўна вырасла на Магілёўшчыне. Атрымалася ж, што для ўсіх траіх Добруш стаў месцам пастаяннага жыхарства, прыступкай да вяршыні прафесійнай кар'еры.

– Быццам толькі ўчора ўвайшла ў кабінет з шылдай “неўролаг”, – дзеліцца ўрач вышэйшай катэгорыі Таццяна Каякіна. – Такое ўражанне, што з яго не выходзіла. Мяняліся хіба што ўмовы працы і пацыенты.

Адказ на пытанне, у чым сакрэт прафесійнага даўгалецця, у юбіляраў адзіны: любоў да людзей і прафесіі, спа-

гада і жаданне дапамагаць.

34 гады шчыраваў загадчыкам хірургічнага аддзялення райбальніцы Сцяпан Рудзянок. Даведаўся пра стан здароўя практычна кожнага жыхара раёна. Адных аперыраваў асабіста, другіх кансультаваў, у трэціх кантраляваў лячэнне.

З урачом функцыянальнай дыягностыкі Валянцінай Протчанка шматлікія пацыенты дзяліліся сардэчнымі праблемамі, якія яна ўспрымала блізка да свайго сэрца.

Прыклад бацькоўскай адданасці справе паўплываў на прафесійны выбар дзяцей медыкаў. Дарэчы, у асабістым жыцці ветэранаў таксама падабенства: ва ўсіх – дочки, якія стварылі свае сем'і. У прафесійным плане дзеці сталі годнымі прадаўжальнікамі бацькоўскай традыцыі. Дачка Валянціны Протчанка,

напрыклад, працягла час працуе ўрачом-фцізіятрам. Таццяна Каякіна выхавала добрага тэрапеўта. Сцяпан Рудзянок ганарыцца не толькі дачкой – урачом-афтальмолагам, але і ўнучкай – студэнткай медыцынскага ўніверсітэта.

– Папаўненне кадраў атрымліваем штогод, – адзначае галоўны ўрач Добрушскай ЦРБ Надзея Белаглава. – Але з такімі масцітымі спецыялістамі, як нашы юбіляры, развітацца не спяшаемся. Адказнасць, дабрыня і кампетэнтнасць і сёння робяць іх запатрабаванымі калегамі і пацыентамі.

**Людміла ФЭДАРАВА**  
На здымку: урачы  
Валянціна Протчанка,  
Таццяна Каякіна,  
Сцяпан Рудзянок.  
Фота Яўгена УСЦІНАВА



**Лігары жніва**  
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу на 6 жніўня 2018 года лепшых вынікаў у працоўным спаборніцтве дасягнулі:

**па намалоце сярод экіпажаў:**

Мікалай Данільчанка, Мікалай Варганаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 намалацілі 898,3 тоны;

Пётр Самойленка, Андрэй Варганаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 намалацілі 843,2 тоны;

Сяргей Мельнікаў, Сяргей Белавусаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 намалацілі 738,2 тоны.

**Па намалоце сярод маладзёжных экіпажаў:**

Аляксандр Марфушкін і Сяргей Сычоў, ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-12 намалацілі 838 тон;

Сяргей Зубараў і Ілля Зюзькоў, СУП “Церахоўка-Агра”, на КЗС-1218 намалацілі 792,5 тоны;

Уладзіслаў Афанасенка, КСУП “Кругавец”, на КЗС-1218 намалаціў 607,4 тоны.

**На адвозцы зерня:**

Генадзь Лебедзеў, ААТ “Завідаўскае”, на МАЗ-650108 перавёз 2056,2 тоны;

Уладзімір Зайцаў, ААТ “Калінінскі”, на МАЗ-5551-А2-323 перавёз 1110 тон;

Міхаіл Лазарэнка, КСУП “Крупец”, на ГАЗ-САЗ-3507 перавёз 1055,3 тоны.

**На адвозцы зерня сярод маладых вадзіцеляў:**

Антон Ярмоленка, ААТ “Калінінскі”, на МАЗ-555102 перавёз 1134,8 тоны;

Андрэй Шапавалаў, КСУП “Кругавец”, на МАЗ-551605 перавёз 1059,6 тоны;

Руслан Караткевіч, КСУП “Кузьмінічы”, на МАЗ-555142 перавёз 329,6 тоны.

**На сушыльных агрэгатах:**

Сяргей Канцавы, Артур Казлоў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-25 высушылі 1589,9 тоны;

Мікалай Паплаўны, Уладзімір Зубараў, ААТ “Красная Буда”, на агрэгате Riela GDT-300 высушылі 481,1 тоны;

Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае”, на агрэгате “Мекмар” высушыў 383 тоны.

**Па ўраджайнасці сярод гаспадарак раёна:**

КСУП “Абарона”, ураджайнасць склала 26,5 цэнтнера з гектара, убрала 75,4 % ад агульнай плошчы;

КСУП “Баршчоўскі”, ураджайнасць склала 25,8 цэнтнера з гектара, убрала 73,3 % ад агульнай плошчы;

ААТ “Калінінскі”, ураджайнасць склала 25,4 цэнтнера з гектара, убрала 86,3 % ад агульнай плошчы.

ISSN 2073-1000



**ПОГОДА**

Долгота дня 15.19

Луна

8, 9 августа — в Раке,  
10, 11 — во Льве



Новолуние  
11 августа

**9 августа**

НОЧЬЮ +14...+16  
ДНЕМ +24...+26

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ю.-восточный, 1-3 м/с

**10 августа**

НОЧЬЮ +14...+16  
ДНЕМ +25...+27

Ясно.

Без осадков.

Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с



УРАДЖАЙ-2018

# Азбука хлебаробскага поспеху

**Дырэктара сельгаспрадпрыемства “Уцеўскае” Аляксандра Дробышава мы сустрэлі а палове дзясятай раніцы каля канторы. Выезд камбайнаў у поле адкладваецца.**

– Раніца росная, зерне не высахла, таму спяшэцца не варта, – адзначыў ён. – Убіраць вільготнае зерне ў добрае надвор’е невыгодна, – распавядае кіраўнік. – Пры вільготнасці 30 працэнтаў працэс сушкі істотна павялічыцца, а дзядзенне да кандыцыі запатрабуе каля 600 літраў дызпаліва. Дадаць да гэтага транспартныя расходы...

Вось чаму ў “Уцеўскім” чакаюць, калі сонца і вецер зробіць сваю справу бясплатна.

Хлебаробы выйшлі на фінішную прамую жніва. Днямі тут плануюць завяршыць яго. Прычым, не толькі на 1470 гектарах гаспадаркі, але і на прыватных участках грамадзян.

Пакуль гутарылі з кіраўніком, камбайны выйшлі ў поле. Сярод тых, хто кіруе тэхнікай, знаёмы чытачам газеты Аляксандр Марфушкін. Малады чалавек адзначае сваё 11 жніво і кожны год паказвае стабільна высокую вынікі. Сёлета ў экіпажы камбайна ўпершыню працуе памочнікам камбайнера Сяргей Сычоў. Працоўны дуэт займае лідзіруючыя пазіцыі сярод маладзёжных экіпажаў раёна. Днямі яго намотат перавысіў 800 тон.

– Шкада, што ўраджайнасць падвяла, – журыцца Аляксандр, – як не старайся, а тысячны рубаж пераўзысці складана. – Тым больш, што зерневы клін гаспадаркі невялікі. Кожны дзень у сярэднім мы на-



малочваем ад 50 да 60 тон зерня.

Па словах камбайнера, любіць зямлю і працаваць на ёй вучыўся ў бацькі, які ўсё жыццё прысвяціў зямлі. Браты Аляксандра, дарэчы, таксама працуюць побач. Уладзімір – слесарам у майстэрні,


Міхаіл – на прэс-падборшчыку.

– Сямейная традыцыя абавязвае, – заўважае з “капітанскага мосціка” Аляксандр.

**Леанід МІНІЧ  
Фота Яўгена УСЦІНАВА**

СТРАДА

## Эстафету принимают пахары



**На мехдворе сельхозпредприятия “Завидовское” с утра кипит работа. Главный агроном хозяйства Татьяна Рекашева раздает задания комбайнерам и механизаторам, выслушивает и решает мелкие проблемы. И вот уже техника выезжает на участки.**

До финиша жатвы аграриям «Завидовского» осталось немногим более недели. При условии хорошей погоды спешить вряд ли целесообразно: поля разбросаны на большой территории, и, во-вторых, необходимо собрать урожай с наименьшей влажностью.

– Сушилка небольшая, потому дово-

дить до кондиции все собранное зерно не имеем возможности, – говорит главный агроном. – Пока высушили фуражное зерно и закладываемое в семенной фонд.

К слову, в «Завидовском» не только заполняют собственные закрома. Выполнен госзаказ по ржи и пшенице. На очереди – овес, но его еще, как и ячмень, продолжают обмолачивать.

Проезжаем по полям предприятия. Везде – клубы пыли. На одном поле катают в рулоны золотистую солому. На другом работает сборный отряд по их складированию. В хозяйстве это ноу-хау. «Амкодор» и несколько единиц техники с

платформами оперативно скирдуют солому в поле или отвозят ее в специально отведенное место. В составе мобильного отряда – опытные механизаторы: Вадим Нарейко, Александр Куркай и Николай Кныш. С начала уборочной кампании они уже подготовили к пахоте более 500 гектаров.

Как только с полей исчезает солома, на нее выходят почвообрабатывающие агрегаты. Дискатор и два трактора с плугами на утро понедельника запахали более 200 и задисковали более 300 гектаров стерни. Агроном поясняет: дискованием или, как правильно говорит, лущением сорняки провоцируются на рост. Перед севом их снова дискуют или культивируют.

Темпы в подготовке почвы взяты высокие. И это понятно – в «Завидовском» планируется посеять клин озимых зерновых около 3000 гектаров. Для рапса нужно подготовить 400 гектаров пашни.

– Все нужно делать основательно и аккуратно, – говорит механизатор Александр Кушнеров (на снимке). – Если не клинья перепахивать, то гектаров по 25 за день «поднимаю». На узких же и коротких участках до 20 выводит.

Александр в хозяйстве более 8 лет. За руль «Беларуса» сел еще до армии. Искренне признается: ему хотелось бы в летний сезон за штурвал комбайна сесть. Но руководство такое желание не одобряет. Татьяна Рекашева улыбается и вполголоса поясняет: Александр – один из опытных механизаторов предприятия. Все тонкости пахоты знает до мельчайших подробностей. Отпусти такого на комбайн – равнозначную замену вряд ли найдешь.

Доставка запчастей по первому требованию, двухразовое питание в поле и отличная по сельским меркам зарплата для хозяйства в порядке вещей. Рад Кушнеров тому, что уборочная длится несколько недель, а пахота – до первых морозов.

**Сергей ЧАЙДАК  
Фото Евгения УСТИНОВА**

НА СВЯЗИ

**11 августа  
с 9.00 до 12.00  
по телефону 3-00-00**  
прямую телефонную линию с жителями района проведет Юрий Николаевич ДЕРКАЧЕВ, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.  
\*\*\*

**9 августа  
с 11.00 до 12.00  
по телефону 7-27-50**  
пройдет прямая телефонная линия с участием Анатолия Ивановича ОСИПЕНКО, директора Добрушского района газоснабжения.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

## Дисциплина – залог успешной жатвы

**Президент Беларуси Александр Лукашенко требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Соответствующее поручение Глава государства дал во время рабочей поездки в Миорский район.**

«Технологическая дисциплина – без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий, что пахать и сеять в убыток? И самое главное – это кадровая, трудовая дисциплина, железная дисциплина», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Посещая в Миорском районе ОАО «Турково», Президент поинтересовался темпами уборки зерновых в области и стране, видами на урожай. «Если уберем все, что у нас есть, а мы уберем, зерном мы обеспечим страну без проблем», – уверен Глава государства. Александру Лукашенко доложили о выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке.

Особое внимание Президент обратил на обеспечение хозяйств необходимой техникой, в частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков. «Надо за зиму обучить механизаторов работе на этих пресс-подборщиках. И надо помочь закупить их, – поставил задачу Глава государства. – Это спасение для страны, не только для Витебщины».

**По материалам БелТА**